

Паўнамоцтвы прэзыдэнта Віктар Чарноў, Michaіl Пастухоў

У выніку пераходу да парлямэнцка-прэзыдэнцкае рэспублікі паўнамоцтвы прэзыдэнта павінны быць істотна абмежаваныя з тым, каб забясьпечыць у сис-тэме органаў улады вяршэнства парлямэнту і павысіць ролю ўраду як сама-стонага палітычнага органа. Прэзыдэнт у гэтае мадэлі ёсьць толькі кіраўніком дзяржавы. Ягоныя асноўныя *функцыі*:

- цырыманіяльнае кіраўніцтва;
- арбітражная функцыя, забесьпячэнне балянсу і стабільнасці ўладаў;
- забесьпячэнне вонкавай бяспекі дзяржавы;
- абарона канстытуцыйнага ладу.

Прынцыповая асаблівасцю парлямэнтарызму ёсьць падзел выкананічага і цырыманіяльнага кіраўніцтва. Першае зъдзяйсьняецца ўрадам на чале з прэм'ер-міністрам, які адказны перад парлямэнтам, другое ўскладаецца на фармальнага кіраўніка дзяржавы. Аднак у адрозненіі ад «чыстага» парля-мэнтарызму, парлямэнцка-прэзыдэнцкая мадэль значна пашырае аб'ём прэзы-дэнцкіх функцыяў і канкрэтных паўнамоцтваў. Кіраўнік дзяржавы выступае ня толькі як сымбал нацыянальнага адзінства, але й выконвае важную функцыю пасярэдніка, арбітра ў рэгуляванні спрэчак і канфліктаў паміж галінамі ўлады або парлямэнцкімі фракцыямі, напрыклад, адыхрывае пэўную ролю ў падборы кандыдатуры прэм'ера, якая задаволіла б большыню парлямэнту, падтрымлівае стабільнасць выкананічае ўлады, нэутралізуе небяспеку ўсяўладзьдзя парля-мэнты.

У парлямэнцка-прэзыдэнцкай систэме прэзыдэнт мае наступныя *паўна-моцтвы*:

- з улікам суадносін палітычных сілай у парлямэнце прапануе яму для аб-раннія кандыдатуру кіраўніка ўраду;
- юрыдычна прызначае абронага кандыдата на пасаду кіраўніка ўраду;
- на пропанову кіраўніка ўраду прызначае і адхіляе ад пасады іншых чальцоў ўраду;
- прымае адстаўку ўраду пры ўступленні на пасаду новага ўраду;

- зацьвярджае на пасадах судзьдзяў, апрач тых, абраньне якіх належыць да камплэтэнцыі парламэнту і міністра юстыцыі;
- прызначае на пасаду і адхіляе ад пасады начальніка канцыляры;
- прадстаўляе дзяржаву ў стасунках зь іншымі краінамі і міжнароднымі арганізацыямі;
- вядзе перамовы і падпісвае міжнародныя дамовы;
- прымае даверчыя і адклікальныя граматы дыпламатычных прадстаўнікоў замежных дзяржаваў;
- у часе ваеннага становішча зъяўляецца галоўнакамандуючым;
- вырашае пытаныні аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусі, аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусі, а таксама аб наданыні палітычнага прытулку;
- спыняе паўнамоцтвы парламэнту і абвяшчае датэрміновыя выбары ў выпадку неканструкцыйнага вотуму недаверу кірауніку ўраду (ураду) або немагчымасці сфармаваць новы ўрад;
- у выпадку немагчымасці фармавання ўраду, які абапіраецца на парламэнцкую бальшынню, можа пасля кансультацыяў з дэпутацкімі фракцыямі або распусцыць парламэнт, або прапанаваць яму абраць кірауніка «кабінэту меншыні».

У межах сваіх паўнамоцтваў прэзыдэнт выдае ўказы. Яны ня могуць мець нарматыўнага характару і контрасыгнующыца прэм'ер-міністрам за выняткам выпадкаў, прадугледжаных Канстытуцыяй.

Прэзыдэнт выбіраецца грамадзянамі РБ тэрмінам на чатыры гады і можа балітавацца яшчэ на адзін тэрмін. Прэзыдэнтам можа быць грамадзянін РБ, які дасягнуў 45 гадоў, стала пражываяў да выбараў на тэрыторыі краіны ня менш за 10 гадоў, ня быў асуджаны, прыгодны па стане здароўя да выкананьня абавязкаў дзяржаўнага службоўца.

Пры прэзыдэнту не павінна быць ніякіх структураў, апрача канцыляры прэзыдэнта. Прэзыдэнт ня можа быць чальцом парламэнту, палітычнае партыі і іншых грамадзка-палітычных арганізацыяў, займаць іншыя пасады і атрымліваць іншы аклад за выняткам платы за творчую дзейнасць.